

Уладзімір Сыцяпан



...мастацтва, пры ўсёй велічы і магутнасьці,
здатнае, у лепшым выпадку спыніць імгнень-
не,
але яно ня можа змагацца з жыцьцём...

Жыцьцё – джаз

Два аповеды

Вяртаньне

Хацелася напісаць пра..., але ня мог, не наважваў-
ся...

111

Мастак памёр на пероне, яшчэ таго, старога мен-
скага вакзалу.

Пасадзіў жонку ў вагон, цягнік крануўся, ён уз-
махнуў на разъвітанье рукой, схапіўся за сэрца і яго
ня стала...

Мастак быў май настаўнікам.

На апошнім курсе вучэльні я напісаў алейнымі
фарбамі на палатне карціну, памерам метр на метр.

Яна, тая карціна, напісалася вельмі хутка, ці не за дзень. Памятаю да драбніцаў. Мужчына і цяжарная жанчына сядзяць на табурэтцы съпіна да съпіны. На падлозе, каля босых ног, прайгравальнік, а на ім чорная з чырвонай сярэдзінай плытка. За ім вісіць прасьціна ў цяжкіх, ломкіх складках. Усё на tym палатне абліта залаціста-васковым съятлом нядужай лямпачкі. Мужчына і жанчына зынерухомелі, заглыбленыя ў свае думкі. Яны разам і tym жа часам кожны сам-насам.

Настанік, якому на той час было гадоў пяцьдзесят шэсць, глядзеў на карціну даволі доўга і насыцярожана. Зыняў акуляры, пачаў нярвова круціць, уздзеў, а потым рэзка павярнуўся да мяне і зірнуў на ўочы, а ў твар: “А ведаеш, тут усё няпраўда, але гэта — мастацтва”. Сказаў і выйшаў з майстэрні.

Чаму я згадаў тое палатно ці не праз трышаць гадоў? А вось чаму. Мужчына з жанчынай слухаюць музыку. Слухаюць джаз. Я гэта ведаю — сам маляваў.

Сапраўдны джаз — чорны, мурыйскі...

І жыцьцё — джаз.

Непрадказальнае, пакутлівае, а бывае і невыноснае...

Паставіць музыку — рытуал. Трэба ўзяць з паліцы, ці шуфляды плытку. Выцягнуць яе з капэрты, а лепш, дазволіць самой высьлізнуць з папяровай схованкі ў руку. Апусціць, асьцярожна пакласыці на круцёлку, съцерці аксамітавай падушачкай пылінкі і вільготныя адбіткі пальцаў, а потым націснуць клавішу і акуратна павярнуць рычаг...

Прайгравальнік з чорнымі калонкамі — адзіная рэч, якую мы з жонкай, за нашае сумеснае жыцьцё, набылі ў крэдыта.

Шэсць лічбаў тэлефоннага нумару сядзелі ў памяці так моцна, што пабудзі сярод ночы, спытай і скажу беспамылкова. А сэрца пры гэтым съцісненца ў кулак, зробіцца цвёрдым і перастане біцца...

Яны — тыя лічбы, былі як невыводная татуіроўка, як выпаленае таўро. Я насіў іх пры сабе, цягаў, ненавідзеў, але пры гэтым атрымліваў незразумелую садыстскую асалоду. Яны выплывалі ў памяці ў самы непатрэбны момант, бо жылі сваім жыцьцём, адасоблена ад мяне. Раніцай, каля съпяшаў на працу — ногі пачыналі заплятацца, у вачах зьяўлялася жоўтая каламаўці даводзілася спыняцца, бо акрамя лічбаў нічога перад сабой ня бачыў — яны засыцілі съвет...

Яны хаваліся там, глыбока — глыбока ў душы. Гарэлі, балелі так моцна, асабліва па начах, што мяне курчыла, і я скрыгатаў зубамі, пракусваў язык і ў роце рабілася салёна.

На працягу месяца па колькі разоў на дзень я тэлефанаваў, а потым, каля перапыняліся гудкі — і там бралі слухаўку — дрогкім голасам прасіў паклікаць доктарку. Дзіўна — ні прозывішча, ні імя яе ня памятаю — толькі нумар, толькі шэсць лічбаў. У дактароў, як і ў настанікаў запамінаецца адразу імя і імя па бацьку, і бяз розніцы колькі ім гадоў... Толькі аднойчы яна, тая доктарка, аказалася побач з тэлефонам, і мне не давялося чакаць. Пачуў яе голас і ўсё зразумеў... Прытуліўся съпінаю да съцяны — стаяць ня мог, у сярэдзіне загуло, зас্বісталі, як у вялізной парожній бочцы і доўга ня мог нават слова мовіць. Праз дзікі съвіст і скавытанье прабіваліся галасы, але я іх перастаў разумець...

Цяжка такое пачуць, а яшчэ цяжэй паведаміць жонцы...
Позірк і доўгі крык прымусілі хіснуцца і апусьціцца перад ёй на калені...

Яе прыгажосьць ды мой талент, а яшчэ залаты пярсыцёнак з ружовым каменьчыкам – вось і ўсе каштоўнасці, якія мы мелі на той час. Шырокія і важкія — заручальныя пярсыцёнкі прадаліся, калі я служыў у войску – іх не шкада: ні тады, ні зараз.

Пры даволі рэдкіх сустрэчах з доктаркай нясьцерпна хацелася перапыніць яе перасыпанную, перанасычаную медышынскімі тэрмінамі размову, за якой дактары хаваюць сваю бездапаможнасць. Выцягнуць з кішэні загорнуты ў бляюткую насоўку той залаты пярсыцёнак і прашаптаць – прамовіць, але так, каб не пачуць адмоўнага адказу: — “Вось, вазьміце, бярыще, бярыще... Больш нічога каштоўнага ў нас няма... Зрабіце толькі каб... каб ён жыў.”

Але гэтага я так і не сказаў, не пасъпеў... Разумею, што гэта не зъяніла б анічога, адно, магчыма, дадало ілюзію і беспадстаўных спадзяваньняў.

Тра – та – та – та – ра, тра – та – та – та – ра, та – та – та...

Музыка загучала раней, чым ён зъявіўся на палубе. Цёмныя пальцы беглі па клавішах і кнопках старога, дабітага акардэону. Музыка пасьміхаўся шчарбатым ротам. Ён вылез з нетраў маленъкага параходзіку, як той “чорт з люку”. На параходзіку людзей – па пальцах пералічыць. Вецер з мора, сыпёка, хвалі блакітна-зялёныя, музыка... Што яшчэ трэба?

Параходзік гайдает, як трэсачку, хвалі бухаюць у левы борт, ляцяць салённыя пырскі, зіхціць на белых парэнчах, на дошках палубы, пабліскуваюць прахалодным пылам у паветры. Яшчэ адна хвала і яе кідае ў мае абдымкі, лаўлю, быццам чакаў, прыціскаю да сябе і хутка цалую ў прахалодную шчаку.

Чарнявы, лысаваты, расхрыстаны музыка, апрануты пад аперэтачнага марака, пачынае абыходзіць пасажыраў. Спрактыкавана, яму дастаткова хуткага позірку на адпачынніка, каб вызначыць, з якой краіны той прыехаў – і тады музыка ўсьміхаецца яшчэ шырэй, яшчэ больш прыязна і ветліва. Ён усё разылічыў – вынаходлівы каталонец, параходзік маленъкі – не схаваецца, людзей няшмат, так што за яго музыку давядзеца плаціць кожнаму.

З намі ў гішпанца-каталонца атрымаўся “пракол”. Ён прыняў маю жонку съпярша за мадам – зайграў французскую мелодыю і атрымаў адно яе бесклапотную ўсьмешку, потым за фрау, потым за пані – і замест аднаго музычнага нумару для яе прагучала ажно цэльых чатыры. На ілбе музыкі высыпалі кроплі поту, ён, бедалага, нечакана расхваляваўся, нават пачырванеў... Перад прыгажосьцю заўсёды пачуваеш сябе крыху спалохана і разгублена. Ён тады пайшоў “ва банк” – загучала бяспройгрышная “Галубка”.

А яна съмяялася і фатаграфавала яго з капітанскай фуражкай у руцэ.

Тэракотовыя форты Барселоны, белыя вежы – маякі, малахітавага колеру марская вада, сіняе неба — усё гэта плыло, гайдалася ў яе вачах, якія штохвілінна мянялі свой колер...

Насыцярожанасць і лёгкі сполах, відаць яна баялася, што шчасьце

можа раптам скончыцца, зъяўляліся, то ва ўсьмешцы, то ў позірку, але хутка раставалі.

А музыка расьцягваў стракатыя мяхі дабітага акардэончыка, дужыя і няспрытныя пальцы прабягалі па кнопках-claveiах, яго, як і іншых хістала, але ён усё адно яшчэ паспяваў прытаптваць у такт мелодыі.

Жонка дала яму грошы – поўную жменю манетак, усе, якія былі.

За шчасьце трэба плаціць...

За няшчасьце – расплачвацца...

Электрычка, якая звычайна гэтую падземную станцыю праскоквала без прыпынку, раптам тарганулася і стала. Пасажыры колькі часу дысцыплінавана і нерухома сядзелі ў паўцемры, а як толькі съвято ярка ўспыхнула – загаманілі.

Хрыпната абвестка па радыё, і гамана зъмянілася рухам. Вагон апусьцей, стала съветла і пуста, нават ніякавата ад такой перамены. Мы з жонкай і яшчэ парачка – перапалоханыя немец і немка. Яны цікуюць за намі, а падыйсыці не наважваюцца. На падземным пероне людзі пасыпелі паразыходзіцца – скразьняк съмецьце папяровае туды-сюды ганяе... Адзінае, што мы з жонкай зразумелі – электрычка па незразумелай прычыне, спынілася на краі стаўцы Каталоніі – далей ня пойдзе, а таму выбірайся як ведаеш. Ведаю — над намі прамысловыя кварталы, і рабіць там няма чаго, бо прамысловыя зоны паўсюль аднолькавыя — шэрыя, што ў Менску, што ў Віцебску, што ў Барселоне.

З дапамогай нязыклага задушлівага і бруднага метро дабіраемся да патрэбнай станцыі ў цэнтры гораду і з уздыхам сапраўднай палёгкі рушым, рука ў руцэ, на паверхню. Немец і яго ружоваскурая фрау, акуляры на ланцужку, ідуць па нашых сълядах—разумеюць, што мы больш за іх абазнаныя і спрактыкованыя.

Потым яшчэ тройчы мы з імі сустрэнемся...

Ізноў злаўлю – перахаплю зайдзросныя позіркі. Немец стане есьці вачамі маю жонку, а немка будзе глядзець на яе праз акуляры, так як можа глядзець адно жанчына на жанчыну – з непрыхаванай варожасцю, насыцярожанасьцю і зъдзіўленнем. Азірнуся і ўбачу, як фрау тарганае свайго мужа за плячо, так злосна і непрыгожа, а потым яшчэ пачне выгаворваць.

А мы хацелі з імі, як з сябрамі па няшчасьці, пазнаёміцца і можа нават выпіць...

Не перасекчыся ў пустым вялізным горадзе немагчыма – чалавека відаць здалёк.

Горад, звычайна перапоўнены, гаманкі, вірлівы – пусты і съветлы, як той съвяточны стол на раніцу.

Горад, як кватэра без гаспадароў.

Горад, у якім спыніўся час. Начное жыцьцё сышло, а дзённае не пачалося.

Ён належыць нам, а мы яму.

Трымаю жонку за руку, а дакладней тримаюся яе рукі, хоць выдатна разумею, што сёньня, калі нават моцна пажадаеш згубіцца ці зьнікнуць – не атрымаецца, вуліцы амаль бязлюдныя. Вечер з блізкага морам, і яркае гарачае сонца.

Нашыя адлюстраваныні ў вымытых вітрынах крамаў, кавярняў,ofi-

саў – зьдзіўляюць, бо ўсе нагадваюць урачыстыя парныя партрэты на фоне гораду, дзе ў поўны рост, з брукаванкай пад нагамі, а дзе толькі галовы.

Крамы зачыненыя ўсе чыста. Кавярні і бары – з пяці, працуе адна. Але гэтак нават і лепш. У кожнай кавярні стануць вітаць нас так, нібыта мы – самыя чаканыя, самыя жаданыя госьці. І куды толькі падзенеца заўсёдная каталонская стрыманасьць?

Сіеста, якую не шануюць адно французы, ды сабакі...

Але ж якая сіеста з раныня? Пытаныне, на якое мы так і не знайшлі адказу, а хутка і шукаць перасталі. Занадта добра і спакойна ў напоўненым сонцам і ветрам горадзе, каб яшчэ пра нешта думаць, перажываяць.

Залацістыя вежы Саграды, як вышытыя на шоўку напятага ветрам сыцагу, паказаліся ў канцы вуліцы і з кожным крокам пачалі набліжацца.

Побач з саборам тузін турыстаў на зялёнym газоне, ды мужчына ў памаранчыковай камізэльцы, які старанна паліваў ярка-зялённую траву і апельсінавыя дрэўцы, а на сабор нават не глядзеў.

Побач з каменнай аграмадзінай мы пачуваліся дробнымі казюркамі – мурашамі, але неверагодна шчаслівымі. Хацелася ўпасыці на мяккую траву, схапіць любую жанчыну, сыцінушуць у абдымках і цалаваць...

А залацістыя вежы Саграды няхай хістаюцца, ляціць, плынуць, плавяцца ў шаўковай сінечы.

Кatalонец у памаранчыковай камізэльцы сваю немудрагелістую справу рабіў сумленна. І на траву мы, зразумела, не паваліліся, бо яна была мокрай, паблісквала, як поплаў на сьвітаныні.

Паўднёваяnoch надыходзіць імгненна. Толькі што было съветла, мора існавала асобна ад неба, а цяпер яны – адно цэлае і непадзельнае. Хвалі, якія набягаюць з цемры – туды і вяртаюцца з эратычнымі ўсхліпамі і пяшчотнымі ўздыхамі.

Пад вокнамі гучыць музыка, песні, як хвалі, зъмяняюць адна другую.

На плячах, акруглых, як намаляваных з дапамогай мора і ветру, сьпіне, шыі, на сабраных у хвалісты хвост залацістых валасах, зіхоткія краплі... Яна выйшла з лазенкі і бессаромна дэмансцюе свае прыгажосці. Не вытрымліваю, а хто ж такую пакуту можа цярпець, кідаюся да яе...

Краплі вады робяцца салёнімі. Кандыцыянер натужна гудзе, але яня можа астудзіць нашыя пераплещеныя целы. Даводзіцца наноў лезыці пад прахалодныя струменьчыкі дожджыку, а потым усё паўтараецца...

Хвалі, якія набягаюць з гарачай каталонскай цемры – туды і вяртаюцца, з усхліпамі і ўздыхамі...

Напоўненая спустошанасцю і лёгкі сум. Размовы пра нешта нязначнае і дробязнае. Гаворым адно, каб не расплёхаць, не пераліць праз край, тое, што насамрэч нас напаўняе. Толькі цяпер заўважаем, што кандыцыянер гоніць у пакой, зацягвае пах смажанай рыбы з шумлівай рэстарацыі пад вокнамі...

А ноччу чуваць мора, якое адно цэлае з цемрай, а цемра цэлае з намі.

Яна сьпіць з анёльскай усьмешкай.

Такой залевы, колькі жыву – ня памятаю...

Шаша кіпела ў съвятле фараў. Вада, вада, вада... Яна плыла па ветравым шкле, і дворнікі ўжо ня дужалі яе змахваць, адно сутаргова ўздрыг-

валі. Яны, як рукі, стомленыя, напрацаваныя – спрабуюць падняцца, а потым ападаюць, апускаюцца.

Грукат перуна. Шалёныя сполахі маланкі і шоргат, хліпаньне, сычэньне вады... Машына ня ехала, а плыла. Святло фараў выхоплівала, выдзірала з мокрай цемры зусім мала прасторы, толькі ўсяго некалькі крокай.

Вялізная, як тая гара, фура вынырвае з дажджу, выскоквае наступрач. Съляпучас святло б'е па вачах, і яны інстынктыўна заплюшчваюцца, а пальцы сутаргова, яшчэ мацней сціскаюць ручку гаспадарчай сумкі. Удар, скрыгат металу, звон разьбітага шкла і нашая разьбітая, зьнявеchanая машына ляціць з шашы ў кювет...

Тады я не баяўся съмерці. Яна падавалася лягчэйшым і лагічным выйсцем, прычым хуткім. Тroe забітых: два мужчыны і маладая жанчына... Потым высьветліцца памылка. Потым – пасъля таго, як расчэпяць мае і яе пальцы, расшпіляць маланку гаспадарчае сумкі... Там – у сумцы, знайдуць загорнутае ў навюткія пялюшкі, — мёртвае дзіця.

Усю доўгую дарогу – шэсьць гадзінаў – мне бачылася аварыя, катастрофа... Гэта было і магчыма, і больш чым верагодна.

Машына зъехала з шашы, спынілася. Хапіла такі розуму. А дождж шумеў і шумеў, хвастаў маленькі памаранчыкавы легкавічок з трима няшчаснымі ў задушлівым салоне.

Я глядзеў на яе, калі маланкі рассыякалі сцяну залевы, калі святло машынаў, што ішлі наступрач, выхоплівала з цемры яе спалатнелы – ні крывінкі, твар і ня мог знайсьці словаў, каб суцешыць. А якія словы маглі дапамагчы? Усе яны прагучалі бяз водгуку, раней, яшчэ там – у інтэрнатаўскім пакойчыку, калі прымушаў яе ледзь ня сілай піць гарэлку і піць сам.

У мяне не засталося ані кроплі мужнасці. Я хацеў яе знайсьці ў сваёй души – не знаходзіў. Кроплю – толькі адну. А яе не было.

Санітарка, круглатварая немаладая жанчына, разгубілася, і не адразу паверыла, што я – гэта я. Доўга круціла, вывучала мой пашпарт. Параўноўвала фотаздымак з tym, хто стаяў перад ёй. У яе позірку было поўнае непаразуменяне – і яна яго, нават не хавала.

Я ніколі і нікому не расказваў пра маленькае цельца свайго сына. Тым больш жонцы. Яно – распоратае ад шыі да паху, было на хуткую руку сышта тоўстымі ніткамі. Так не сшываюць нават разадраную ляльку. Не расказваў, як няўмела спрабаваў загарнуць у пялюшку маленькі трупік, чым больш съпяшаўся і стараўся, tym горш атрымлівалася. Санітарка адсунула мяне ад жалезнага стала, з халоднай, як брудны лёд, бляхай, запакавала мёртвае, як жывое, і аддала мне...

Жончыны пальцы колькі не спрабаваў расціснуць – ня мог. Яна трымалася за сумку аберуч і адно пакутліва ўздрыгвала... І, як мне здавалася, не разумела ні дзе мы, ні куды едзем начной залевай.

Для мяне прайгравальнік – істота жывая, амаль чароўная, цудадзейная. А чорная пłyтка – начное неба – палёты, падзеньні... У кожнага прайгравальніка, нават ня самага дасканалага ёсьць рычаг, які паварочваецца, як рука, і вастрыё голкі мякка і чуйна датыкаеца да ледзь бачнай дарожкі. Пłyтка ціха кранаецца і пачынае свой танец. Часу стае адно на тое, каб набраць у грудзі паветра – гучыць музыка...

Ды і музыка на чорных вінілавых пłyтках, як на маю думку, жывая.

Бо іголка бяжыць па драпінах, незаўважных пылінках, падскоквае, а часам спыняеца, каб потым, калі не пасыпываеш падысьці, ізноў прахапіца, абдумацца і нарадзіць гук, пяшчотны, ці трывожны..

З гэтым нічога ня зробіш – я чалавек мінулага стагоддзя і нават тысчагоддзя – той эпохі, якую варта назваць вінілавай. А носьбітамі музыкі той эпохі былі чорныя плыткі з яркімі, часыцей глянцевымі кружкамі – сярэдзінамі. Папярова-вінілавая эпоха...

Вось таму, а не з якой іншай прычыны, на той карціне з цяжарнай жанчынай і мужчынам, якія сядзяць сьпіна да сьпіны ён – прайгравальнік.

Гучыць блуз, а што ж яшчэ яны могуць так засяроджана слухаць?...

Сынег пайшоў з вечару. Ляцеў, падаў, валіў. Укрываў, засыпаў зъмерзлы, выстылы ў чаканьні съвет. Зямля была халодная, высахлая ад съцюдзёнага ветру, як жалеза ці камень. А таму сынег – першы за восень – зіму, выдаваў лёгкім, пульхным і неверагодна белым. Я глядзеў на яго праз вокны, пераходзіў з пакою ў пакой і ня мог паверыць, што нарэшце пачалася чаканая зіма. Ня будзе надакучлівага скавытаньня ветру, бомканьня цяжкіх кропляў па бляхах карнізаў, такога аднастайнага і варожага...

На раніцу, той першы сынег храбусьцеў, як капуста пад лязом нажа спрытнай гаспадыні. Я съпяшаўся ў краму, якая месцілася ў суседнім мікрараёне. Ішоў праз поле – белай цаліной, не кранутай, не сапсананай чалавекам.

Падумай, што дзень пачынаецца з белага ліста.

Набываў крамянья зялёныя яблыкі, выбіраў лепшыя, вялікія, як мужчынскі кулак. Памідоры на зялёных галінках, сок, мінеральную воду... А ў душы нарастала дзіўнае пачуцьцё, разабрацца ў якім, заняты будзённымі клопатамі, не пасыпяваў.

Пальцы намацалі ў кішэні тэлефонны жэтон, звыкла набралі хатні нумар доктаркі, і ў той жа час ён рассыпаўся ў памяці – камбінацыя лічбаў зрабілася амаль бясконцай, а таму бессэнсоўнай. Слухаўка ў левай руцэ, пластыкавы пакет з ежай у правай. А вакол сынег... Бадзёрым голасам доктарка павіншавала, а далей я ня памятаю... Белы съвет перакуліўся... Мужчыны і жанчыны на небе, спалоханыя твары, зялёныя яблыкі, чырвоныя шарыкі памідораў без галінак, сынег.

І разуменіне того, што там, за бетоннай съцяной мікраараёну, за адолькава-шэрымі шматпавярховікамі ў мяне нарадзілася, ты нарадзіла... Дакладна памятаю вагу і рост дачкі – іх захавала памяць.

Іду па сьнезе, гляджу на сынег, ем сынег...

На шчаках сълёзы, выціраю іх сынегам...

Сынег, які выпаў з пятага на шостае лістапада тысяча дзесяцьсот дзесятніца пятага году, съцёр з памяці, як хваля з пяску, лічбы, якія заміналі глядзець на съвет шэсцьць гадоў.

Сонца схавалася за лес. Шарага гадзіна – улюблёны час мастакоў. Съвет ясны, амаль бяз ценяў, зразумелы, але ўсё адно з лёгкім прысмакам таемнасці. Старыя сосны, прамаляваныя съятлом дня, які адыходзіць, дробныя кветачкі, травінкі, пчолы і казюркі – нагадваюць дасканалыя ювелірныя ўпрыгожаньні. Нават звычайны шэры каменъчык на дарозе, і ён, абліты цудадзейным съятлом – твор мастацства, бо выдае каштоўным...

Нават ня надта прыгожыя людзі ў залацістым с্বятле шарай гадзіны і тыя выглядаюць як мадэлі мастакоў Адраджэння, а што казаць пра маладую жанчыну прыгожую і дасканалую ад нараджэння... Я гляджу на яе моўчкі, крыху спалоханы, уражаны, разгублены да такой ступені, што па колькі разоў перапытваю.

Разумею, што мастацтва, пры ўсёй велічы і магутнасці, здатнае, у лепшым выпадку спыніць імгненіне, але яно ня можа змагацца з жыцьцём. З трымценнем цёплага паветра, напоўненага пахамі доўгага летняга дня, з гукамі, далёкімі і блізкімі, з шоргатам крокаў, з ціхай размовай...

Мастацтва будзе імкнунца, але ластаўку так і не дагоніць...

Гэты час кароткі – хуткаплынны. Кіношнікі называюць яго – рэжымам. Час, паміж с্বятылом, якое хутка сыходзіць, і змрокам, цемрай, якія пакуль хаваюцца, але не пасыпееш азірнуцца – запоўняць съвет, запануюць да першых съвітальных промняў.

Залаты акраец стромы пясчанага кар'еру ў чорных крапках ластаўчынных нораў, як съвяточны хлеб, съпечаны з макам. На строме велічныя сосны з чырвонымі камлямі. Носіцца імклівія і нястомныя ластаўкі, ці́каюць.

Дарога нашая з табой ад вясковых могілак да шашы. Пад нагамі патрэсканы, разьбіты асфальт, над галавой зъменлівае неба. Мы гаворым пра жыцьцё і пра съмерць, пра могілкі, якія мінулі, і пра розныя месцы на гэтym съвеце, дзе былі шчасльвымі...

У яе вачах адбіваецца, шафранавае неба, калі яна ўсьміхаецца...

Яна нагадвае мадонну.

Кудзеркі валасоў, як залатыя спружынкі, пахістваюцца пры кожным кроку.

Яна амаль шчасльвая, прыгожая.

Тады я не сказаў, а толькі падумаў... Пра чорнае слова – здрада.

І можа таму, я разважаў пра съмерць, і папрасіў спаліць маё цела, а попел расьцерушыць у тых месцах, дзе мы з ёй былі шчасльвымі. Такіх месцаў аж чатыры, і ўсе яны, на жаль, далёка ад аднога...

Вакацыі пасыля першага курса інстытуту. У Гомелі дапамагаў са старэламу мастаку-афармляльніку павялічыць пенсію: маляваў вялізныя агітацыйныя плакаты. І сёньня памятаю заклікі – папярэджаныні ад неасыцярожнага абыходжання з газам і газавымі балонамі...

Пад вечар вяртаўся ў бацькоўскую кватэру. У пад'езьдзе сустрэў супедку і яна з усымешкай паведаміла, што да мяне прыехала прыгожая-прыгожая дзяўчына...

Нават не спытаў якая дзяўчына – ведаў напэўна. Яна – тая самая, прыгожая...

Паверхня возера, у дробных хвальках, нагадвала неадпрасаны вільготны шоўк. Мы ішлі да вады павольна. Рука ў руцэ, і мае пальцы пачалі па-здрадніцку калаціцца. Мая ліхаманка перадалася навакольнаму съвету. Лаўка ў пяці краках ад вады. Не могу прыгадаць, ці праходзіў хто побач... Калаціла так моцна, што зубы ляскалі, а цела зрабілася непаслухмяным, як не мایм, па скурый прабягалі сутарговыя хвалі. Я хацеў яе... Хацеў! І жаданыні нашыя супалі, бо і яе калаціла нясьцерпна.

Там – наперадзе, няхай будзе што будзе, а мы тут і цяпер. Нашыя жаданыні супадаюць, прыціскаюць адно да аднога так моцна, што не разарваць...

Чаму яна абрала менавіта мяне? Чаму прыйшла на мой інтэрнатаўскі ложак з рыпучай, правіслай да падлогі панцырнай сеткай... у яе ж быў выбар, за ёй бегалі, хадзілі, вакол яе круціліся інстытуція выкладчыкі, акторы і мастакі... можа з кім іншым яна магла быць больш шчасльвай?

І потым, праз гады яна крыўдавала на мяне за тое, што я ня мог згадаць, якую стужку круцілі ў кіназале Палацу культуры... Сапраўды, ня памятаю, які там ішоў фільм.

А вось яна памятала той музычны фільм пра знакаміты гурт “ABBA”.

Была адно мая ліхаманка ў цемры перапоўненай залы, і яна – жаданью. Тая ліхаманка съцерла, зынішчыла з памяці ўсё астатніе – неістотнае.

Увогуле, жаданьне было толькі адно – блізкасць з ёй!

Тут, цяпер і назаўсёды...

Здрада – чорнае, атрутна-саладжавае слова. І тое, што апостал Пётр тройчы выракаўся Хрыста, ніколькі мяне не супакойвае, не суцяшае і палёгкі не дае... Як і развага пра тое, што здраднік Іуда пакутваў магчымыя ня мень чым той, каго ён кінуў на крыж – не ратуе ад чарнатаў, не ратуе... І шукаць апраўданыні сваім учынкам бессэнсоўна, іх няма. А што тады застаецца, што? Спадзявацца на дараваньне? А ці магчымы дараваць сабе самому? Пакуль ня ведаю...

Жыцьцё чалавека ад першага дня і да апошняга – джаз.

Непрадказальнае, пакутлівае, і таму – шчасльвое.

Лістапад 2004 – студзень 2005.

ЧОРНА-БЕЛЫ ФОТАЗДЫМАК

Апавяданьне

Гэтую гісторыю я пачуў у тысяча дзесяць восемдзесят дзясятагоддзе ад немаладога краязнаўцы на Браслаўшчыне, калі здымалі дакументальны фільм пра горад і ваколіцы. Ён шмат ведаў мясцовых легендаў і паданій: пра князёў, волатаў, чарапікоў, камяні, пра гісторыю заснавання старажытнага Браслава. Зацікаўлена гаварыў пра курганы-магільнікі па лясах і палях, якія парабавалі і працягваюць спустошваць скарбашукальнікі. Пра ўсё краязнаўца казаў ахвотна, размахваў рукамі, прыводзіў уласныя падлікі зынішчаных помнікаў, наракаў на археолагаў, якія напрацоюць і зьведуць, а яму даводзіцца за імі засытаць раскопы...

І тым разам наці дабраахвотны памагаты прыйшоў, але здымачца адмовіўся.

Ён сядзеў на лаўцы, глядзеў на возера, на адлюстраваныні аблокаў, якія цягнуліся ў вадзе, як згуічонка, камечыў шэрую кепку і няспешина, быццам ня першы раз, расказваў. Было зразумела па стрыманай нярвовасці, па ціхім, хоць і ўпэўненым голасе, што тое, пра што думае і кажа тычынца ўласна перажытага:

— Былы дырэктар школы скончыў жыцьцё самагубствам – застрэліўся з нямецкага пісталету, з трафейнага “Вальтара”. Усё ў яго было

добра. Сям'я, дзеци, унукі. На сьвяты атрымліваў падарункі, выступаў з успамінамі пра мінулу вайну, дадому вяртаўся з букетамі кветак, на мітынгах стаяў на трывале побач з мясцовым начальствам. Адным словам – чалавек паважаны, сапраўдны ветэрэн... – краязнаўца крыху памаўчаў.

Над возерам меланхалічна плылі на заход аблокі.

— Да Прагі дайшоў, а там яго і паранілі — нагу прастрэлілі... А з жыцьцём развівалаўся ў старой дрывотні, у двары свайго вялікага і дагледжанаага дома. Ад невылечных хваробаў ветэрэн-франтавік не пакутваў, піў толькі па сьвятах, не паліў. Ліста, які б прасвятаў і тлумачыў учынак, не пакінуў. Побач знайшлі адно толькі парожнью пляшку з-пад гарэлкі. Выпіў, атрымліваецца для съмеласці, а потым прыціснуў халодны пісталет да скроні і стрэліў... За дзень да таго дня, мы сустрэкаліся, пра вайну гаманілі. Ён пра свае подзвігі расказваў: як партызаніў, як з захопнікамі змагаўся. Я маўчаў і толькі зредку пытаныні падкідаў, удакладняў...

Мне, як чалавеку атручанаму кінематографам, жыцьцё тады здавалася нечым падобным да фільма, зреішты, як і цяпер.

Гісторыя, расказаная краязнаўцам, запомнілася, з цягам часу дадалася розных дэталяў, мясцовых краявідаў, абмаляваліся характары. Вось як яна мне ўяўляеца сёньня.

1. *Шакаладка.* Высокае летняе сонца, гарачы вечер. Гудуць у гародчыку пчолы, ціўкаюць птушкі. Скразьняк надзімае белыя фіранкі, яны то ўзыльятаюць, то, калі дзіверы зачыняюць – ападаюць. Чырвоная і белая герань – кветкі правінцыі, трымцяць на падваконьні. У доме адчуваеца няспынны рух, грыміць посуд, а праз расчыненае вакно ва ўтульны двоірк далятаюць жаночы і мужчынскі галасы.

На лаўцы пад разгалістай яблыніяй нямецкі салдат, дванаццацігадовы хлопчык і руды вялікі кот. Салдат лашчыць ката, і той задаволена вуркоча, б'е немца лапамі, са схаванымі кіпцямі, па руцэ. Хлопчык глядзіць на неба, па якім паўзуць белыя аблокі, падобныя да сънежных сумётаў. Малады немец, яму гадоў дваццаць, ня больш, выцірае аб крысо расшіленага кіцеля руку, якой лашчыць ката. Выцігвае з кішэні бліскучы гармонік, прыдзірліва аглядае яго і падае хлопчыку. Малы адмоўна хітае галавой і вінавата пасыміхаецца. Немец чмыхае носам, як кот, і сымеецца. Ім добра сядзець у цяньку і паглядаць на вуліцу, прыслухоўвацца да ўсіх тых гукаў, з якіх, як слова з літараў, складаецца летні дзень маленькага беларускага гарадка з лёгкай, нават для немца назвай – Браслаў.

Немец падносиць гармонік да роту так, як галодны акраец хлеба, і пачынае граць. Хлопчык мружыць шэрыя, як восеніськае неба, вочы, пазнае мелодыю і бярэцца падпіваць. Руды кот, да гэтага моманту спакойны, падхопліваеца, выгінае сьпіну і мякка сасылізгае на зямлю. Знакаміты “Марш авіятараў” бухматаму стварэнню не падабаецца і ён б'е хвастом, а потым звыкла і спрытна заскоквае на падваконьне, каб зьнікнуць у прахалодзе дома.

Музыка і съпевы абрываюцца раптоўна. У завулак хутка заварочвае

чорны адкрыты легкавік, імчыць і рэзка спыняеца перад брамкай. Бліскучы гармонік зынікае ў кішэні, пальцы спрытна перабіраюць гузікі, шэры кіцель зашпільваеца, скураны пас з металічнай спражкай падцягваеца і малады салдат бяжыць да брамкі, каб адчыніць яе перад маёрам.

Гаспадар прыгожага легкавіка з перакінутым праз плячо рушніком уваходзіць у дворык і насымешліва пазірае на свайго падначаленага і кароткападstryжанага хлопчыка – сына гаспадароў. Маёр звонка пstryкае ў паветры пальцамі, а потым дастае з кішэні маленъкую шакаладку, дае хлопчыку. Па сінім зылініяльным небе паўзуць на заход аблокі, і маёр праводзіць іх задаволеным позіркам – заўтра ў гэты час, калі ўсё складзеца як трэба, ён будзе ў Берліне...

Праз чверць гадзіны ў маленъкім дворыку пачалася ўзбуджаная мітусьня. Бухматы руды кот назірае за ёй з падваконьня, саскокаць на зямлю не рызыкуе, разумее і адчувае, што зараз не да яго. Маёр апрануты, як на парад, мундзір адпрасаваны. Боты з вузкімі высокімі халівамі зіхцяць, парыпваюць. Фуражка ў руцэ, і маёр-прыгажун абмахваеца ёй, як веерам. Падначалены напагатове – перамінаеца з нагі на нагу. Хлопчык – сын гаспадароў дома, стаіць побач з лаўкай і есьць падталы шакалад. Яму шкада, што маёр сённяня зьедзе, а да іх паселяць невядома каго.

2. Фотаздымак. Фатограф – кашчавы немалады немец, прыехаў на чорным ровары бяз рамы, роўна ў чатыры гадзіны дня. Ён, як фатографы ўсяго сьвету, глянуў на сонца незадаволена, так дактары пазіраюць на хранічна хворых пацыентаў. Маёр-прыгажун выйшаў на вуліцу з двара да сваёй вымытай і бліскучай машыны, карцінна абапёрся на яе... Фатограф круціў камеру, прымерваўся і незадаволена крыўіў тонкія, съціснутыя ў нітку губы – яму непадабалася съпёка, асьвятленыне, вайна, кепская ежа і маёр, які сённяня зьедзе з гэтага забытага Богам мястечка ў Германію, а яны застануцца тут... Узмахам рукі фатограф прымушаў маёра пераходзіць з месца на месца, паварочвацца, уздымаць і апускаць галаву. Маёр, перад якім, мясцовыя камандзіры губляліся, чырванелі, кожную просьбу фатографа выконваў, як той загад. А фатографа гэткія паводзіны маёра раздражнялі яшчэ больш. Нарэшце камера пачала нягучна пstryкаць, чорны гармонік, на якім трymаўся аб'ектыў, съціснуўся.

Маёр затрымаў фатографа і паклікаў да сябе хлопчыка з карычневымі, перапэцканымі шакаладам вуснамі. Яны сталі побач з машынай. Маёрава далонь легла хлопчыку на плячо. Фатограф незадаволена прымеруўся і двойчы пstryкнуў. У кадры высокі шырокаплечы маёр і мясцовы, ні чым не адрозны ад сотняў такіх жа дзяцей – хлопчык, а за імі брукаваная вуліца і вежа касцёлу. Звычайны, ні чым не выразны здымак, і навошта толькі стужку марнаваць. Менавіта такі выраз узнік і згас на твары кашчавага немаладога фатографа.

Сённяня ж стужка будзе праяўленая, карткі надрукуюцца, каб заўтра з раніцы капэрта выпраўлялася ў Берлін, даганяць маёра-інспектара. З

усіх здымкаў атрымаюцца толькі два апошнія, але ні маёр-прыгажун, ні фатограф гэтага пакуль ня ведаюць.

3. Бінокль. Асьцярожна, каб ні крошкі тытуню не рассыпалася дарма, Васіль Ермалёнак скручвае цыгарку, сылінць край паперчыны і пры гэтым паглядае на дарогу. Сківіцы рухаюцца, Васіль глытае сыліну, цяжка дыхае. Ён пратрымаўся бяз горкага дыму амаль дзьве гадзіны і цяпер аж ня можа, хocha зацягнуцца, удыхнуць напоўніцу, так, каб аж прадрала. У яго толькі тры запалкі, а ляжаць на пагорку трэба да цёмнага – гадзінаў пяць, а можа і ўсе шэсць. Васіль паварочваецца на бок, прыгінаецца да зямлі, пstryкае запалкай і прыпальвае ад схаванага ў ракаўцы далоняў кволага агенъчыка. Першая зацяжка, зразумела і дурню, самая смачная. Ад задавальнення і асалоды дваццацігадовы партызан замружвае вочы і кладзецца на сыпіну. Па зылініяла-сінім небе сунуцца на заход белыя аблокі, сунуцца павольна, як сумёты, калі глядзець на іх праз замерзлую шыбіну з прахуканай адтулінай.

Васіль паліў і прыслухоўваўся да знаёмых з дзяцінства гукаў гарачага летняга дня. Цыгарка пачала апякаць пальцы, але малады партызан дабіў яе да апошняга. Сплюніў крошку тытуню і шматок разъмяклай, але пасьпелай прысохнуць да роту, газетнай паперчыны. Рэзка перавярнуўся і расплюшчыў вочы. Паміргаў крыху і прыклаў да вачэй бінокль. Далячынь падалася, навалілася, зрабілася амаль намацвальнай. Здавалася, выцягні наперад руку і можаш дакрануцца цёмнымі пальцамі да пасястага шлагбаума, да парэнчаў моста, да сувежапафарбаванага будана, які стаіць адразу за мостам... Травінкі, сцяблінкі кветак – выдавалі камлямі старых дрэваў, але крыху расплывістымі. Каб не заміналі сачыць за вартавымі на мосьце – партызан пачаў далоньню прыціскаць траву, а потым рэшткі павыдзіраў.

Дваццацігадовы партызан Васіль Ермалёнак Браслаў ведаў добра. Але адно хадзіць па вуліцах, гаманіць са знаёмымі – і зусім іншае – ляжаць на пагорку і разглядаць гарадок праз лінзы нямецкага бінокля. Пад бокам аўтамат і пакамечаная біклажка з вадой, а ў кішэні пінжака дзьве лустры хлеба і скрыль рудога старога перасоленага сала, а ў другой кішэні два агуркі і недасыпелы яблык. Варта толькі было падумаць пра ежу, як Васіль згадаў сваю Насту. Гэта яна дала хлеб, сала і агуркі, а яблык ён адшыкніў сам, калі ішоў агародам да лесу. Наста – самая прыгожая з усіх, каго Васіль ведае і бачыў, каб не вайна, то...

Партызан прыўзняўся на локцях і прыціснуў да вачэй бінокль. Ад возера да мосту каціўся матацыкл, а за ім цягнуўся, завіваўся бялёсы пыл, падобны да доўгай вясельнай фаты.

4. Кардонка. Маёр выйшаў на ганак з кардонкай у руках. Ён трymаў яе ўрачыста, як талерку гарачага супу. Хлопчык сядзеў на лаўцы пад яблыніем. Афіцэр падміргнуў хлопчыку, хітнуў галавой, паклікаў. Хлопчык падбег, і маёр перадаў яму няцяжкую кардонку, паклаў на руки. Здагадацца было не складана, кардонку трэба занесьці ў машыну, туды

– на заднє сядzenie, дзе ляжаў жоўты рыпучы саквайж, які занёс маладзён – падначалены маёра. Жоўтаскуры партфель стаў на пярэднє сядzenie. Маёр сеў да руля, усьмешка не сыходзіла з твару, ён паклаў побач з партфелем фуражку і прапанаваў хлопчыку апошні раз праехацца на шыкоўнай машыне па Браславу да камендатуры. Які падлетак ад такой прапановы зможа адмовіцца – хлопчык заскочыў на заднє сядzenie, уладкаваўся побач з саквайжам і кардонкай.

Зірнуў на маму, якая падыйшла да брамкі, але на вуліцу не выходзіла. Падначалены маёра, зашпілены на ўсе гузікі хадзіў вакол машыны, пагладжваў нагрэты сонцам метал. Маёр разьвітальна ўскінуў правую руку і паклаў яе на рычаг. Завуркатаў рухавік, і машына паймчала па завулку да касыцёлу, там рэзка павярнула...

Паветра біла ў твар, казытала шыю, надзімала кашулю так, быццам хацела зьдзерці з плячэй, даводзілася прыгрымліваць, каб не пааддягталі гузікі... Маёр павярнуўся, засмаяўся гучна, падняў вялікі палец у неба. Шчасьце перапаўняла яго, і ён быў гатовы падзяліцца ім нават з хлопчыкам, якога, напэуна, больш ніколі ў сваім жыцці не сустрэнне. Легкавік ляцеў па брукаваных вуліцах: касыцёл, царква, старая двухпавярховая лякарня, дамкі ў садах і кветках... Маёр сымаяўся, хлопчык трymаўся за сядzenie і адчуваў сябе ня менш шчасльвым, чым гер маёр...

Калі на павароце да камендатуры на брукаванку выбег кашлаты сабака і разгублена кінуўся ці не пад колы, машыну знесла ўбок – кардонка сасылізнула на падлогу і раскрылася. Маёр спыніў легкавік і паказаў сабаку, які ўцякаў быццам яму хвост адарвалі, кулак.

Потым маёр перагнуўся праз сядzenie і акуратна запакаваў кардонку ў белую, як малочны кіпень, і бліскучую, як сьнег асьветлены сонцам, карункавую тканіну. Мужчына абыходзіўся з ёй так асьцярожна, што хлопчык нават спалохаўся і адсунуўся далей – да дзвіярэй. Калі кардонка склалася, хлопчык зразумеў, яму далей нельга, нядоўгае падарожжа скончылася.

Легкавік крануўся, маёр не азірнуўся, а толькі разьвітальна ўскінуў правую руку.

5. *Запалка*. Глядзець на вартавых немцаў Васілю надакучыла. Яму здавалася, што ён ведае іх, як сваіх хлопцаў з партызанскаага атраду. Адно што ня чуе. Бінокль хоць і робіць далёкае блізкім, але пра што гамоніць высокі і пляскаты, як тая дошка, вартавы з карабінам на плячы – не зразумець, як ні высільвайся. Ходзяць, сядзяць, дакументы правяраюць, паляць – у высокага партсігар бліскучы і запалак, відаць, поўная скрынічка... А яшчэ і таму на іх глядзець невыносна – што жаруць, як век ня елі. То хлеб белы топчуць з маслам, гарбатай з тэрмасу запіваюць, то яблыкі трушчаць, то цукеркі. Гады – адным словам. Васіль павярнуўся на бок і паправіў кепку, насынуў амаль на вочы, каб не глядзець і не раздражняцца. Тоэ, што было з сабой, ён зьеў. А маладому дужаму арганізму есьці хочацца праз кожныя паўгадзіны, тым больш, калі нічым цікавым не заняты..

6. *Нявеста.* Афіцэры браслаўскай камендуры глядзелі на маёра з непрыхаванай зайдрасыцю. Здавалася, што і мундзір на ім не такі, і боты блішчаць ярчай, і рухаецца прыгажун крыху інакш – упэўнена, не азіраеца, пачуцьцяй сваіх не хавае. Весела, гучна съмяеца. Добра быць чалавекам вядомым, якому нават сам фюрэр удзячна руку паціскаў. А да таго ж, хутка ён будзе далёка-далёка ад гэтых небяспечных мясцінаў... Стане сабе шпацыраваць з прыгожай фройлян па вуліцах Берліна: у такіх заўсёды самыя прыгожыя жанчыны, і нават згадваць ня возьмецца лясісты, балоцісты край. А ім – сапраўдным афіцэрам-ваякам, гібець тут, аж пакуль не параняць. Шпіталь і раненьне – адзіны шлях хоць на нейкі час выбрацца адсюль.

Маёр прыязна вітаўся з кожным афіцэрам, перастрэтым у калідоры. З усьмешкай ён увайшоў у кабінет каменданта. Мажны, заклапочаны палкоўнік, надзвіва хутка і спрытна выйшаў з-за пісьмовага стала, прывітаў госьця, а потым адразу прапанаваў прысесці і паставіў на столік бутэльку з каньяком і пукатыя келіхі. Каньяк яшчэ ня быў наліты, як палкоўнік знайшоў у паперах на стале капэрту, і з ёй наблізіўся да госьця. Камендант гарадка і сам ня мог дакладна сказаць, чаму ён – чалавек немалады, асьцярожны і па жыцці абаchlывы, так давярае малазнаёмаму маёру, але тым ня менш...

Палкоўнік паклаў на край століка капэрту. Зірнуў развязітальна, і з пра-бачэннямі, голасам ціхім, нават з ноткамі, як падалося маёру, бацькоўской пяшчоты, папрасіў кінуць капэрту ў паштовую скрыню – там у Берліне... А яшчэ лепш, зразумела, калі атрымаецца, перадаць ліст у рукі семнаццяцігадовому сыну. Вядома ж, маёр пагадзіўся, і нават паабяцаў бацькоўскі ліст перадаць, бо ён і сам, апошнім часам, ня надта давярае пошце.

Выпілі каньяку, пагаварылі. Маёр не стрымаўся, яго перапаўнялі пачуцьці, ён расшпіліў партманетку і паказаў немаладому палкоўніку фотаздымак круглатварай, съветлавалосай дзяўчыны, якая, па хуткім часе, мусіць стаць ягонай жонкай, а пакуль —нявеста, з якой ён заручаны. Палкоўнік нават акуляры ўзьдзеў, каб не пакрыўдзіць госьця. Разглядаў колькі картку, а потым ухвальна цокнуў языком і зірнуў на гадзіннік. Ён – камендант Браслава, правёў маёра да машыны, пацінуў руку і прапанаваў ахову: салдатаў на двух матацыклах. Маёр адмовіўся катэгарычна. Палкоўніку засталося адно пацінцу плячыма, пайшчуваць занадта саманадзейнага маладога чалавека. Але камендант усё ж настаяў на сваім. Ён зрабіў гэта так гучна, каб чулі прысутныя афіцэры.

Затрашчалі матацыклы і паехалі паперадзе. Закурэў пыл, засінеў дым. Чорны легкавік мякка крануўся з месца, маёр з крыху пачырванелым тварам, расшпіліў каўнер кіцелю і незадаволена пасьміхнуўся, а потым, за брамай, стомлены доўгай размовай, пазяхнуў.

Да вайсковага аэрадрому было дваццаць кіламетраў. Кусты і дрэвы абапал дарогі, высеклі яшчэ на пачатку вясны.

7. *Бікляжска з канъяком.* Легкавік праімчаў браслаўскімі вуліцамі да выезду з гарадку. Маёр чуў, што некалі даўно, Браслаў уваходзіў у склад Шведскага каралеўства. Яму двойчы даводзілася ездзіць у скандынаўскую краіну на спаборніцтвы. Выступленыні прайшлі пасыпахова – прывёз срэбны медаль. Але цяпер, у апошні дзень, ён як ні намагаўся знайсьці хоць якое падабенства Браслава і швецкіх гарадкоў – не атрымлівалася.

Перад мостам давялося скінуць хуткасъць, спыніцца, дарога была занятая сялянскімі вазамі. Маёру нават сігналіць не давялося. Вартавыя з матацыклістамі самі кінуліся на дапамогу. Загрукацелі па брукаванцы калёсы, заіржалі коні. Маёр паклікаў да сябе матацыклістаў і загадаў ахове вярнуцца да камендатуры. Яфрэйтар у матацыклетных акулярах нават спрачацца ня стаў. Загад ёсьць загад. Кашчавы і высокі вартавы адскочыў ад дарогі з ускінутай рукой.

Пасясты шлагбаум узыляцеў.

Маёр расправіў шырокія атлетычныя плечы, напоўніцу ўздыхнуў – ні пылу, ні дыму паперадзе не было. Скінуў фарсістую, пашытую па заказе, фуражку. Ён любіў, як большасъць сапраўдных спартоўцаў, хуткасъць ва ўсім. Правая рука пацягнулася да жоўтаскурага партфеля з бліскучымі зашчэпкамі.

Аб вымытае ветравое шкло біліся і расьцікаліся тугім ветрам казюркі. І чым хутчэй, і чым далей ад Браслава ад'ядздаў легкавік –тым больш плямак зьяўлялася на шкле. Маёр яшчэ падумаў, што на яго Радзіме і камароў менш, і кусаюца яны ня так балочча.

Сонца хілілася да далягліду. Доўгія цені. Цёплае паветра, насычанае пахамі кветак, нагадала водар выпітага з камендантам канъяку. Дарога да самага далягліду была вольнай, і маёр радаваўся, што не даводзіцца глытаць пыл, а можна вось так – разъняволена – лящець наперад, а ззаду няхай цятнечца, закручваецца ў сувоі сівётлы пыл. Вечаровае сонца фарбуюе яго і робіць падобным да залатога дыму.

Пальцы правай рукі спрытна расшпілі зашчэпкі партфелю, далонь сlyзганула ў сярэдзіну, і праз імгненъне, маёр зубамі адкручваў вінтавы корак пляскатай металічнай бікляжкі. Першы глыток, і дурнно зразумела, самы смачны. Ад пачуццяў, якія перапаўнялі душу, маёр засыпываў... Вінтавы корак упаў з калена пад ногі. “Майн Гот!” — бяззлобна прамовіў мужчына. Легкавік скінуў хуткасъць, ледзь каціўся. Залаты пыл ападаў на дарогу. Корак знайшоўся не адразу. Яшчэ глыток... Маёр пачуў стрэл. Гучны, рэзкі – аж паветра скаланулася. Нага ўплішчыла педаль у падлогу. Рухавік пыхнуў блакітным дымам, зароў... Аўтаматная чарга захрасла ў грукаце. Ветравое шкло, пасечанае кулямі, пасыпалася бліскучымі аскепкамі. Машыну, з праўдым колам, кінула набок. Колькі імгненъняў маёр яшчэ спрабаваў вывернуць на сярэдзіну дарогі, але...

Чорны легкавік як не перакуліўся, калі зъляцеў у кювет.

Маёр, з разьбітай скрываўленай галавой, непаслухмянымі пальцамі спрабаваў расшпіліць кабуру. Кроў залівала вочы. Нарэшце расшпіліў. А вось скарыстаць свой “валльтар” — так і не пасыпеў...

Васіль Ермалёнак, які атрымаў за сваю неверагодную ўчэпістасъць

мянушку Клешч, накінуўся на яго, наваліўся, вельмі ж хацеў, прывесыці ў лес афіцэра-фрыца жывым. Хоць і лічыўся Васіль дужым і спрытным, і другога б немца скруціў, як вокам перавесыці, а тут не атрымалася. І таму давялося выхапіць з-за халявы самаробны нож, і ўвагнаць чорнае лязо аж па самую плешишку гаду-фрыцу ў горла...

8. Падарунак. Васіль Ермалёнак зайшоў у вёску, калі добра съязмнела, калі на чорным небе зіхцелі дробныя, як рассыпаная соль, зоркі. Ён ішоў ад лесу і самазадаволена пасьміхаўся. Дзесяць кіламетраў для яго – не дарога, а так, адно ногі расходзіць. Сёньня пад старым пінжаком была новая і чыстая кашуля. За сыпінай пагойдваўся звыкла-цяжкі нямецкі аўтамат. У нагруднай кішэні ляжала пляскатая, абцягнутая скурай, біклажка, у якой мякка плёхаўся канъяк. За партызанам, па някошнай траве, цягнуўся цёмны сълед.

Ён прайшоў агародам да хаты, на вуліцу нават не паказаўся, праслызнуў ціха і хутка, сабакі, і тыя не забрахалі. Спыніўся побач з хатай, паправіў кепку, абцягнуў пінжак і толькі пасыля гэтага ціхенька пагрукаў у шыбку. Фіранка хіснулася і ад'ехала. За шклом узынік дзявоочы твар, нос і далонь прыціснуліся да шкла. Васіль адыйшоў на крок, каб Наста магла яго пабачыць, зьняў кепку.

Пакуль дзяўчына зьбярэцца – ён пасьпее папаліць і сустрэне яе імклівым пацалункам, з рэзкім пахам тытунню, у падціснутыя вусны.

Наста пачне крываўдацаць, сварыцца, бо мінулую ноч ня спала – чакала яго аж да самага ранняня. Васіль напусыць на сябе важнасць, стане незадаволена моршчыцца, церці кулаком успатнелы лоб, а потым ня вытрымае і раскажа як здабыў партфель з сакрэтнымі дакументамі... Наста прыцісненца да яго і пацалуе, і гэтым разам прысмак съмярдзючага тытунню падасца ёй найсмачнейшым. Пацалунак будзе доўгім, як хопіць паветра ў грудзях. Васілёвы руки залезуць пад сывітку, дакрануцца грудзей, і толькі тады Наста адштурхне кавалера. Васіль скажа, што ўчора ён мог загінуць, што маёр-немец падняў пісталет і хацеў стрэліць... Наста спалохана заміргае, вочы вільготна заблішчаць, а рот скрывіцца. Яна дазволіць Васілю прыціснуць сябе да съянны хлява, дазволіць рабіць тое, пра што яна марыла мінулай бяssonай ноччу. Але мужчына, гэтым разам, стрымае свае жаданьні. Скіне з пляча аўтамат, пакладзе на траву, расшпіліць пінжак і вышягне з-за пазухі нешта кіпенна белае, як вялікі камяк сънегу, але не халоднае, а нагрэтае целам... Дзяўчына не адразу зразумее, што падае і паказвае ёй Васіль. А калі дакраненца, калі адчуе пад пальцамі карункі, калі тонкі вэлюм распусыцца, як той белы дым, пацячэ з рук на вільготную траву – Наста схамянецца, яна зразумее, што трymае ў руках – вясельную фату. “Гэта табе”, – прашэпча Васіль і пачне скручваць цыгарку. А дзяўчына прыцісьне далікатную тканіну да твару і ледзь стрымае сльёзы, падумае, што гэтая нач, гэтае імгненіне – самыя шчасльвия у яе жыцьці...

А вось канъяк з біклажкі, абцягнутай скурай, ёй не спадабаецца зусім. Яна пачне кашляць, крывіцца, а Васіль засымянецца, а потым ласкова па-

ляпае па сыпіне і пацалуе ў мокры рот. Наста будзе сядзець пад съянай, як спаралізаваная, і зачаравана глядзець на зіхоткія пералівістыйя кропелькі каменьчыкаў, якімі майстар аздобіў карункавую тканіну. “Як сынег,” – скажа яна. “Ага,” – адкажа Васіль і дап’е канъяк да апошняй кроплі...

Перад самым сывітаньнем, задаволены сам сабой, ён закіне за сыпіну халодны аўтамат і сыйдзе ў туман – мяккі і шчыльны, як вата.

Наста пастаіць яшчэ колькі пад съянай, супакоіцца і вернеца ў цёплую хату.

9. Плямка крыві. Наста, хоць і легла перад самым сывітаньнем, а прахапілася выспанай, вясёлай і шчасльтай. Яна хуценька пасьнедала, прынесла з калодзежу вады, памыла посуд і паліла кветкі. Гаспадаркі ў яе амаль не было. Карова, чатыры рабыя курьцы, бухматы шэры кот ды малы звяяглівы сабачка. Потым Наста доўга і старанна мыла рукі, так, як хірург перад аперацыяй. Нават апошняга кавалачка мыла на гэткую справу не пашкадавала. Хуценька прычасалася, каб потым урачыста падняць вечка чорнага куфэрка. Там – у чыстым даматканым рушніку і ляжала яна – белая, іскрыстая, як той сынег асъветлены сонцам – фата. Дзяўчына расклала яе на прыбраным ложку.

Увесь час, як толькі расплюшчыла вочы, усьмешка не сыходзіла са свежага ружовага твару, а рукі не знаходзілі сабе месца. Наста аглядала фату ня проста ўважліва, а нават прыдзірліва, спрабавала знайсьці хоць якую загану. У адным месцы адшукалася невялікая, памерам з пазногаць плямка засохлай крыві. У другім нітачка выехала з карункавай кветкі. Наста ўзяла голку і асыцярожна, акуратна, каб не пашкодзіць далікатную кветачку, засунула нітку. Ледзь бачны вузельчык завязаўся выдатна, і справа была зроблена.

За сваё нядоўгае жыцьцё дзяўчына бачыла шмат вянчаньняў, што ў касьцёле, што ў царкве, шмат вясельляў, на некаторых нават прысутнічала з бацькамі. Але, у гэтым Наста была ўпэўненая, ні ў адной з бачаных ёй нявест такай прыгожай фаты нават і блізка не было.

Яна вырашыла, што мame пакажа падарунак жаніха толькі пад вечар, калі тая вернеца з пасты, а цяпер, пакуль адна, усё як сълед разглядзіць і прымерае. Каб потым ня поркацца і не хвалявацца, каб атрымалася, як мае быць. Наста ўяўляла наперад, як мама зьдзівіцца, спалохаецца, узрадуеца. Усе маці аднолькава жадаюць сваім дзесяцім шчасці і ня вераць, што тое шчасцце будзе менавіта з тым, каго абрага дачка. Можна было яшчэ пахваліцца сяброўцы, але нешта пакуль стрымлівала. І Наста здагадалася, што ёй замінае. Занадта гэтая фата – багатая – вось што.

Фата была доўгая – край ляжаў на падлозе. Дзяўчына выструнілася, прыўзьнялася на дыбачкі – край застаўся ляжаць. Яна задумалася і прыгадала, як выходзіла замуж дачка браслаўскага аптэкара, як фату несылі, падтрымлівалі хлопчык з дзяўчынкай...

Шэры бухматы кот ляжаў на падваконьні і глядзеў на дзяўчыну ў

белым. Кот мружыўся, пазяхаў, а потым пачаў лавіць муху, біць яе лапай. Зьеў муху і саскочыў на падлогу, падыйшоў да Насты. “Заб’ю!” – Яна падхапіла ката і выкінула за дзъверы. Кот пашкробся, незадаволена пакаўкаў, абыйшоў хату і ўскочыў на падвакон্যне, лёг. Наста стаяла перад люстэркам, а потым крутанулася і прапала, патанула ў белай аблачыне.

10. Карнікі. Яна пачула, як равуць рухавікі машынаў, і спалохалася. Вуліцай праляцелі два шэра-зялёных матацыклы, а потым, на тым канцы вёскі, пачуліся стрэлы – нечакана гучныя, рэзкія. Кот саскочыў з падваконья ў хату, крутануўся, спалохана каўкнуў і выплецеў праз акно ў агарод. Дзяўчына акуратна скінула на ложак фату, выбегла на ганак і ўбачыла цяжкі чорны дым, што павольна і неахвотна падымаяўся па-над садам. Ад возера вёска гарэла.

Стралял і крычалі. Пралящеў матацыкл, бліснулі вялікія акуляры кулямётчыка. Наста прысела за кустамі агрэста, папаўзла на каленцах далей ад дома – бліжэй да лесу. Побач з градамі спынілася, прыўзынялася, глянула на сваю хату з адчыненым акном і пабегла.

Ускочыла на невысокі ганак, грукнула дзъярамі. Схапіла з ложка фату. Скамечыла. Прыціснула да грудзей. З ганка ўбачыла немца ў плямістым, як скура жабы-рапухі, мундзіры і вялізных, на паўгалаавы акулярах. Немец нешта крыкнуў – рот шырока раскрыўся, нешта папераджальнае, злоснае.

Наста скочыла за кусты колкага агрэсту і падумала пра тое, каб жа толькі не падраць фату. Яна бегла праз барозны, ламала бульбоўнік...

Немец, у матацикетных акулярах, стаяў на невысокім ганку і страляў па дзяўчыне, як ведаў – пацэліць. Наста ўпала, калі да алешніку заставалася кроакаў дзесяць.

— Адкуль я пра гэта ўсё дазнаўся? — мужчына ў гадах нават не пасьміхнуўся. — У той дзень карнікі па загадзе, атрыманым з Берліна, спалілі чатыры вёскі побач з Браславам, дзьве з усімі жыхарамі. І вёску Гвазды, дзе жыла Наста Бабок, спалілі з людзьмі. Загад той — я на свае вочы бачыў. А ўсё з-за таго маёра-прыгажуна, які съпяшаўся да нявес-ты...

Крайзнаўца дастаў з кішэні абтрапаны нататнік, перацягнуты ап-тэчнай гумкай, разгарнуў яго і паклаў на стол невялікі чорна-белы фотаз-дымак. Прыгажун афіцэр і побач хлопчык з ўёмным, перапэцканым шака-ладам ротам. А за імі з-за дрэваў выглядае вежса браслаўскага касьцёлу.

— Гэты хлопчык на здымку — я... — сказаў і быццам вінавата ўсъ-
міхнуўся.

Сакавік, 2005.